

стрелкового корпуса в ходе его контрудара со стороны Рогачёва во второй половине июля 1941 года.

Могилёвская оборона дала яркий образец успешного использования в боевой обстановке военизированных народных формирований. Списки участников данных формирований не сохранились, поэтому говорить об их количестве в городе проблематично. В докладной записке замнаркома НКВД БССР Мисюрева на имя секретаря ЦК КПБ (б) Эйдикова говорится: «в области на 19 июля действовало 14 истребительных батальонов численностью 4169 человек».

Костяк народных ополченцев Могилёва составили рабочие и служащие предприятий, организаций, работники правоохранительных органов. В конце обороны 25-26 июля восинные руководители приняли решение о прорыве из окружения, имея нехватку боеприпасов, питания, наличие большого количества раненых.

Могилёвская оборона сыграла существенную роль в замедлении наступления гитлеровских войск. Советское командование в ходе оборонительных операций на могилёвском направлении получило время для накопления сил и подготовки новых рубежей обороны.

УДК [947.6 + 323.15 (476)] "192"

НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ МЕНШАСЦІ БССР У ГРАМАДСКА- ЦАЛІТЫЧНЫМ і КУЛЬТУРНЫМ ЖЫЩЦІ. 20-Я ГАДЫ XX СТ.

Пушкін І.А.

**УА «Magіlėuskі дзяржаўны ўніверсітэт харчавання»
Magіlė, Беларусь**

Ухваленне Канстытуцыяй БССР раўнапраўя ўсіх нацыянальнасцей спрыяла грамадска-цалітычнаму і культурнаму жыццю народаў савецкай Беларусі. У выніку ў 20-я гады назіралася высокая далучанасць значнай часткі прадстаўнікоў нацыянальных меншасцей ва ўсе сферы жыцця рэспублікі.

За гады савецкай улады на аснове рэалізацыі нацыянальнай палітыкі былі атрыманы важкія здабыткі ў эканамічным жыцці, культуры, адукцыі, кнігавыдавецкай справе, мастацтве нацменшасцей. Але вырашэнне нацыянальнага пытання на тэрыторыі БССР з самага пачатку было падпарадкавана інтэрсам умацавання бальшавіцкай улады, яс ўнутраным і зневенціліттычным мэтам, што не заўсёды садзеінічала развіццю нацменшасцей. У той жа час трэба адзначыць, што гэта быў своеасаблівы, насычаны і плённы перыяд адраджэння, захавання і рэалізацыі культурных і грамадскіх запатрабаванняў нацменшасцей

Грамадска-палітычнае жыццё нацменшасцей 20-х гадоў было даволі насычаным. У гэты перыяд яны атрымалі каштоўны вопыт удзелу ў вырашэнні мясцовых гаспадарчых, сацыяльных і грамадскіх спраў. Але іх удзел у гэтих працэсах быў не настолькі шырокім і трывалым як бы таго жадалася, ён не паспей замацавацца з-за дужа цэнтралізаванага вырашэння пытанняў у сацыяльна-палітычным жыцці і несістэмнасці ў нацыянальнай працы.

Аналіз нацыянальнага складу кіруючых органаў у 20-я гады дазваляе сцвярджаць, што прадстаўнікі нацменшасцей адыгрывалі значную ролю ў дзейнасці КП(б)Б, уладных структур, прафсаюзаў, навуковых, культурна-асветных устаноў савецкай Беларусі, аказалі значны ўплыв на развіццё грамадскага і культурнага жыцця рэспублікі. Прычым, нягледзячы на імкненне органаў улады забяспечыць прадстаўніцтва насельніцтва БССР у прадстаўнічых органах згодна агульнарэспубліканскага працэнтнага складу, прадстаўнікі нацыянальных меншасцей адыгрывалі больш адчувальную ролю ў грамадска-палітычным і гаспадарчым жыцці БССР, нярэдка нават большую, чым карэннае насельніцтва.

У выніку аналізу культурнага, грамадскага, палітычнага, гаспадарчага жыцця савецкай Беларусі можна сцвярджаць, што сярод нацменшасцей у 20-я гады было найлепш палітычна арганізаваным яўрэйскім насельніцтвам. Яно больш актыўна ўключалася ў новы грамадска-палітычныя працэсы. Латышскае, літоўскае, нямецкае, польскае насельніцтва ў гэты перыяд больш насярожана адносілася да дзеянняў савецкай улады і імкнулася захаваць свой уклад жыцця.

Найбольш выразнымі і актыўнымі формамі ўдзелу нацменшасцей у грамадска-палітычным жыцці БССР з'яўлялася іх дзеянісць у партыях і грамадскіх аб'яднаннях. У гэты перыяд на тэрыторыі рэспублікі дзеянічаў шэраг нацыянальных партый, аб'яднанняў, таварыстваў. Адны партый і аб'яднанні падтрымлівалі КП(б)Б альбо былі ўтвораны па яе ініцыятыве, другія крытыкавалі дзеянісць улад.

У 20-х гадах актыўна ліквідувалася непісьменнасць, расла колькасць школ, тэхнікумаў, ВНУ, культурна-асветных устаноў, быў наладжаны выпуск газет на нацыянальных мовах. Адроджэнне культуры нацменшасцей з'яўлялася састаўнай часткай палітыкі беларусізацыі. Можна сцвярджаць што менавіта правядзенне беларусізацыі спрыяла развіццю літаратуры, школы, мастацтва, наогул культур нацыянальных меншасцей савецкай Беларусі.

У першыя гады савецкай улады сярод насельніцтва быў высокі працэнт вернікаў. На афіцыйных дакументах 20-х гадоў яскрава бачна як мяняліся адносіны ўлады да вернікаў і метады антырэлігійнай барацьбы. Ад перакананняў да прымусу, гвалтоўнай забароны. Аднак негледзячы на палітыку «вяяўнічага атэізму» з боку ўлад значная частка нацыянальных меншасцей усемагчымі сродкамі імкнулася захаваць роль рэлігіі ў сваім

духоўным жыцці.

Характэрнай асаблівасцю жыцця нацменшасцей у 20-я гады з'яўляўся нарастаючы ўціск з боку партыйна-дзяржаўных структур. У гэты час нацыянальная палітыка партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва БССР ў дачыненні да нацыянальных культурна-асветных устаноў насіла ў большасці дэкларатывны, несістэмны характар, галоўнай мэтай камуністычнай улады была саветызацыя нацменшасцей. Нацменшасці БССР аднымі з першых адчулі на сабе недавер з боку ўлад; развіццё нацыянальных культур, што мела месца ў БССР у 20-я гады, прыйшло шлях ад пэўнай лаяльнасці да нацыянальнага да варожасці да яго з боку кіраўніку кампартыі і савецкай улады ў 30-я гады.

Фарміраванне цэмарактычнага грамадства прадугледжвае нацыянальнае алраджэнне не толькі беларусаў, але і іншых народаў, якія з'яўляюцца арганічнай часткай нашай дзяржавы. Безумоўна тое, што алраджэнне тытульнага этнасу магчыма толькі пры адначасовыі нацыянальным алраджэнні ўсіх народаў, якія складаюць насельніцтва Беларусі.

УДК 378.1:340

ВЛИЯНИЕ МАКРОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РОСТ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Ярошенко И.В.

**УО «Могилёвский государственный университет продовольствия»
Могилев, Беларусь**

Человек - продукт общества, всякое его поведение – социально, в том числе и поведение, направленное против общества и существующих в нем законов и норм. И если преступность – порождение общества, именно в нем следует искать и основные причины ее жизнеспособности. Распространенность в обществе отклоняющегося поведения как массового социального явления обусловлено на макросоциальном уровне многими причинами. Экспертный опрос, проведенный Могилевским институтом региональных социально-политических исследований при участии автора, предложил специалистам оценить, какие факторы сегодня в наибольшей степени влияют на рост молодежной преступности. Экспертные оценки распределились следующим образом.

На первый план вышли социально-экономические проблемы – 81,2% респондентов именно в этом видят главную причину роста преступности. На преступность влияет не только массовая бедность, но и социальная дифференциация, различные возможности удовлетворения потребностей у представителей разных социальных групп. В нашем опросе проблема